

ЗАЦВЯРДЖАЮ
 Дырэктар дзяржаўнай
 установы адукацыі
 “Млыноцкая пачатковая школа
 Ельскага раёна”
 _____ Н.П.Шульга
 29.08.2025

РАСКЛАД
 спецыяльна арганізаванай дзейнасці
 ва ў рознаўзроставай групе ад 1 да 6 гадоў
 на I паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года
 ДУА “Млыноцкая пачатковая школа Ельскага раёна”

Дзень тыдня	Адукацыйная галіна	Час правядзення				
		Група другога ранняга ўзросту (1-2 гады)	Першая малодшая група (2-3 гады)	Другая малодшая група (3-4 гады)	Сярэдняя група (4-5 год)	Старшая група (5-6 год)
Панядзелак	1. Дзіця і грамадства	-	-	-	9.00 – 9.20	9.00 – 9.25
	2. Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін	-	-	9.35 – 9.50 (1,3тыдзень)	9.35 – 9.55	9.35 – 10.00
	3. Музыкае мастацтва	10.10–10.17	10.10 –10.20	10.10 –10.25	10.10 –10.30	10.10 – 10.35
Аўторак	1. Элементарныя матэматычныя ўяўленні	9.00 – 9.07 (2,4тыдзень)	9.00 – 9.10	9.00 – 9.15	9.00- 9.20	9.00- 9.25
	2. Выяўленчае мастацтва:маляванне/лепка	9.35 – 9.42	9.35 – 9.45	9.35 – 9.50	9.35 – 9.55	9.35– 10.00
	3. Фізічная культура	-	-	10.10 –10.25	10.10 –10.30	10.10 – 10.35
Серада	1. Дзіця і грамадства	9.00 – 9.07 (1,3тыдзень)	9.00 – 9.10	9.00 – 9.15	9.00- 9.20	9.00- 9.25
	2. Падрыхтоўка да навучання грамаце (ад 5 да 6 год)	-	-	-	-	9.35 – 10.00
	3. Музыкае мастацтва	10.10 10.17	10.10 –10.20	10.10 –10.25	10.10 –10.30	10.10 – 10.35
Чацвер	1. Развіццё рэчы і культуры рэчэвога общення	9.00 – 9.07	9.00 – 9.10	9.00 – 9.15	9.00 – 9.20	9.00 – 9.25
	2. Фізічная культура	9.35 – 9.42	9.35 – 9.45	9.35 – 9.50	9.35 – 9.55	9.35 – 10.00
	3.Выяўленчае мастацтва: апликацыя/канструяванне/ дзіцячы дызайн	10.10–10.17	10.10 –10.20	10.10 –10.25	10.10 –10.30	10.10 – 10.35
Пятніца	1. Мастацкая літаратура	9.00 – 9.07 (2,4тыдзень)	9.00 – 9.10 (2,4тыдзень)	9.00 – 9.15 (2,4тыдзень)	9.00 – 9.20	9.00 – 9.25
	2. Дзіця і прырода.	9.35 – 9.42 (1,3тыдзень)	9.35 – 9.45 (1,3тыдзень)	9.35 – 9.50 (1,3тыдзень)	9.35 – 9.55	9.35 – 10.00
	3. Фізічная культура	-	11.35– 11.45	11.35– 11.50	11.35–12.55	11.35 – 12.00

Заўвага: чацвер у рознаўзроставай групе рускамоўны дзень.

Намеснік дырэктара
 па асноўнай дзейнасці

С.У.Міронава